



Божае
слова
па-беларуску
СТАР. 3



Дзённік
з прыёмнага
пакоя
СТАР. 13



Праграма
тэлебачання
на тыдзень
20 КАНАЛАЎ

ЦЫТАТА ДНЯ



Ігар ШУНЕВІЧ, міністр унутраных спраў:
«Органы ўнутраных спраў дастаткова эфектыўна вырашаюць задачы па абароне жыцця, здароўя, маёмасці грамадзян, уласнасці дзяржавы, у цэлым па падтрыманні высокага ўзроўню грамадскай бяспекі і парадку ў краіне. Стаўленне грамадзян да супрацоўнікаў органаў унутраных спраў неабходна трансфармаваць, павялічваючы іх аўтарытэт у вачах грамадскасці. Выбудоўваць далейшы працэс узаемадзеяння з грамадзянскай супольнасцю прапануецца з дапамогай новага складу грамадскага савета пры МУС. Савету адводзіцца вялікая роля ў наладжванні гэтага дыялогу і падтрыманні яго ў канструктыўным рэчышчы».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 17.11.2017 г.

Долар ЗША		2,0068 ▲
Еўра		2,3646 ▼
Рас. руб.		0,0334 ▲
Укр. грыўня		0,0757 ■



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

17

ЛІСТАПАДА 2017 г.

ПЯТНІЦА

№222 (28586)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

■ 17 лістапада — Сусветны дзень студэнта

Студэнт... Як шмат у гэтым гуку!



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Беларусь лідзіруе сярод краін СНД па суадносінах колькасці студэнтаў і колькасці насельніцтва. Такія звесткі ўтрымліваюцца ў аглядзе да Сусветнага дня студэнта, які падрыхтаваў Нацыянальны статыстычны камітэт.

СТАР. 3

■ Турызм

Колькі працягнецца «мёртвы» сезон?

Што стрымлівае развіццё турыстычна-рэкрэацыйнага парку «Аўгустоўскі канал»



Турыстычны сезон на канале завяршыўся з надыходам восені. Такая сітуацыя доўжыцца цэлае дзесяцігоддзе. Вялікія планы па асваенні тэрыторыі так і засталіся на паперы. А час, між іншым, патрабуе новага падыходу: інтарэс да аб'екта ёсць не толькі ў беларусаў, але і ў замежных турыстаў, многія з якіх сёлета маглі без візы наведваць гэтыя мясціны.

СТАР. 4

■ Акцэнт на здароўе

НЕ ПАЧЫНАЙЦЕ! А ПАЧАЛІ — КІДАЙЦЕ!


Ёсць людзі, якім надзвычай цяжка адмовіцца ад тытуню, але гэта не азначае, што і спрабаваць не варта

Жанчына з каляскай і цыгарэтаў у руках — не такая ўжо рэдкасць. Падыдзі ты, скажы, каб яна падумала, што робіць... Пачуеш, што гэта яе «асабістая справа». На жаль, не асабістая. Шкода пасіўнага курэння даказана. У нашай краіне няма і дзяцей, і дарослых, ды што там — свойскіх жывёл, якія пакутуюць з-за таго, што знаходзяцца побач з чалавекам, які разважае як гэта маладая мамачка. Пра жывёл — зусім не жарт. У ЗША з'явіліся нават ветэрынары-анкалагі. Сабакі і каты, якія жывуць у сем'ях курцоў, урэшце пакутуюць ад анкалагічных захворванняў, а значыць, маюць патрэбу ў адпаведным лячэнні... У нас таксама пакутуюць. І гуіць.

Чаму штогадовае правядзенне сённяшняга Міжнароднага дня адмовы ад тытуню ініцыюе Міжнароднае агенцтва па раку? А таму, што найбольшыя страты ад курэння звязаны з развіццём анкалагічных захворванняў.

— Людзі не жадаюць гэта чуць, бо рак — захворванне пажылых, тых, каму за шэсцьдзесят, а курэнне пачынаецца, калі табе 18—20 і ты разважаеш на ўзроўні «а ці ёсць жыццё пасля пяцідзесяці?» — адзначае загадчык аддзела арганізацыі супрацьракавай барацьбы РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М. М. Аляксандрава, кандыдат медыцынскіх навук Павел МАІСЕЕЎ. — Сацыяльная рэклама МНС «Курэнне ў ложку забівае» збівае з толку. Можна падумаць, што не ў ложку тытунь гэтага з намі не робіць. Сёння мы дасягнулі важкіх вынікаў — лечым той жа рак лёгкіх не горш, чым у ЗША (вынікі, па меншай меры, супастаўляльныя), але ж расслабляцца не варта.

СТАР. 4



ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ КАШТОЎНЫЯ ПРЫЗЫ!
Пачалася падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008